

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 88 (6044) 24 сакавіка 1938 г., чацвер ЦАНА 10 КАП.

КРОЎНАЯ СПРАВА КОЖНАГА КОМУНІСТА

Студзёньскі Пленум ЦК ВКП(б) у зброю кожнага камуніста вострае абвясціў аб барацьбе за далейшае ўмацаванне магутнасці вялікай партыі Леніна—Сталіна.

Вось ужо больш двух месяцаў, як рашэнне Пленума стаіць у цэнтры ўвагі ўсіх партыйных арганізацый, усіх камуністаў.

КП(б)Б разгарнула вялікую работу па выкананню рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) па выпраўленню сур'езнейшых памылак, дапушчаных партыйнымі арганізацыямі пры выключэнні камуністаў з партыі, ліквідацыі фармальна-бюракратычных адносінаў да ачальнікаў.

Ажыццёвымі рашэнні студзёньскага Пленума ЦК ВКП(б), выпраўляючы свае памылкі, нашы партыйныя арганізацыі яшчэ вышэй узнімалі рэвалюцыйную, большэвіцкую пільнасць камуністаў, аднаго радзіма і партыі народных мас, умалюваць сур'езны партыйны беспарэўнасці масамі і выдурныя цяперашняму ўраду па выкрыццю і разгрому рэакцыйна-буржуазна-фашысцкай і нацыянал-фашысцкай чыпсы.

Трагічна-буржуазны, нацыянал-фашысцкі шпіён і дыверсант, прапраўданы ў рэальны арганізацыйны партыйны кіраўніцтва, школьнік і партыйны работнік, імкнучыся перабіць нашы большэвіцкія кадры, пачкамі выключалі чэсных камуністаў з партыі.

У гэтай падзеі, варожай рабоча-актыўнаму дапамогу ворагам аказвалі палкінікі, кар'ерысты і перастроўшчыкі.

Уважлівы разгляд апеляцый паказвае, якія вялікія памылкі зрабілі нашы партыйныя арганізацыі, як лёгкадушна часамі падходзілі гаргомы і райкомы да лёсу камуністаў. Агульна, фармальна-бюракратычны падыход да членаў партыі ствараў спрыяючую глебу для падлай работы ворагаў, палкінікі і перастроўшчыкаў.

Было-б вялікай памылкай сцвярджаць, што ўсе партыйныя арганізацыі КП(б)Б сапраўды па-большэвіцку, да канца глыбока вярнулі сутнасць і гістарычнае значэнне рашэння студзёньскага Пленума ЦК ВКП(б). Ёсць яшчэ ямаля партыйных кіраўнікоў, партыйных арганізацый, як, напрыклад, Менская — сельская, Полацкая, Кагановіцкая партыйная арганізацыя горада Менска, Крычаўская і рад іншых, якія працягваюць недапушчальную маруднасць і неавааротлівасць у выпраўленні зброных у гэтых партыйных арганізацый памылак.

Важнейшую дырэктыву студзёньскага Пленума ЦК ВКП(б) аб сучасным і ўважлівым разглядзе апеляцый выключэння з партыі рад партыйных арганізацый проста не выконваюць. Так, напрыклад, у Менскай сельскай партыйнай арганізацыі з 134 ўсяго паданых апеляцый 62 яшчэ не разгледжаны. У Кагановіцкім райкоме горада Менска яшчэ не разгледжана каля 80 апеляцый. Крычаўскі райком партыі з 42 пададзеных апеляцый яшчэ не разгледзіў 18. Між тым, трохмесячны тэрмін, устаноўлены Пленумам ЦК для разгляду апеляцый, ужо на зыходзе.

Выпраўляць памылкі, дапушчаныя пры выключэнні з партыі, — сваяцкая абавязак усіх камуністаў, справа ўсёй партыі. Між тым ёсць яшчэ члены партыі, якія памылкова міркуюць, што выпраўленне памылак — справа толькі кіраўнікоў партыйных арганізацый. Безумоўна, рашэнні Пленума ЦК ускладаюць на кіраўнікоў партыйных арганізацый, на кіруючыя партыйныя органы выключную адказнасць. Яны — кіраўнікі партыйных арганізацый — у першую чаргу абавязаны ратунца і настойліва выпраўляць дапушчаныя памылкі.

Але хіба не яна, што дрэнным большэвікам?

ТОЛЬКІ НАПЕРАД! ТОЛЬКІ ПЕРАМАГАЦЬ!

Мы глыбока ўсхваляваны. Няма слоў, каб выказаць узяцчасць партыі большэвікоў, ураду, любіму друту, прадаўцаў і настаўніка таварышу Сталіну за высокую ацэнку нашай работы ў ільдах Арктыкі.

Радзіма!
Мы, твае адданыя сыны, клянемся і нададзай беззаветна выконваць тваю сваяцкую волю.

Толькі перамагаць! Толькі перамагаць!

Герой Совецкага Саюза І. Д. ПАЛАНІН
Герой Совецкага Саюза Э. Т. КРЗНЬКЕЛЬ
Герой Совецкага Саюза П. П. ШЫРШОУ
Герой Совецкага Саюза Е. К. ФЕДАРАУ.

ВЯЛІКАЕ ДЗЯКУЙ НАШАЙ КРАЎНЕ

Воля магутнай савецкай дзяржавы, не заданні не могуць выконвацца без натхнення, без большэвіцкай настойлівасці. Усюды і заўсёды савецкія людзі горава сустракалі любячы і зацікаўлена, партыі, Урада, таварыша Сталіна. З энтузіязмам і хваляваннем накіроўваліся мы ў студзёнае Грэнландскае мора, маючы ганаровую заданне — зняць з крыгі і стаўдзіць да родных берагоў слаўных герояў, адважных даследчыкаў Цэнтральнага палярнага басейна — таварышу Паланіна, Шыршова, Крайкаля і Федарава. З радасцю рапартавалі мы аб выкананні сталінскага задання.

І плер, адраманішы высокую ўвагароду, мы гаворым:
— Вялікае дзякуй нашай краўне, ураду, вялікаму Сталіну. У любую гадзіну, у любую мінуту мы павядаем марскі і паветраны караблі на любую курсу, указанаму нашай радзімай, нашым Сталінам.
БАРСКОУ, КОТЦАУ, УЛЬЯНАУ, ОСТАЛЬЦЭУ, ВЛАСАУ.

АБ ПЛАНЕ КАНТРАКТАЦЫІ ІЛЬНУ І КАНАПЕЛЬ У 1938 ГОДЗЕ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ СІЮЗА ССР І ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА ВКП(б)

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) признаю и одобряют план заготовок льну и канопель в 1938 году.

Адной з асноўных прычын недавальняючага стану заготовак ільну і канопель была шкодлівая практыка дваінога планавання кантрактацыі і заготовак, пры чым план кантрактацыі і нормы здачы з гектара ўстанаўляліся значна вышэй плана заготовак. У выніку гэтага калгасы і калгаснікі паводзілі ўстаноўлены дзяржавай прэмія-надбавак за перавыкананне планаў здачы, што прыводзіла да змяншэння прыбыткаў калгасаў і калгаснікаў ад ільну і канопель і падрывава

зацікаўленасць калгасаў і калгаснікаў у развіцці гэтых культур.

У мэтах хутэйшага ўдзельнага ўраджайнасці ільну і канопель, Соўнарком СССР і ЦК ВКП(б) лічыць неабходным ліквідаваць гэту шкодную практыку ў арганізацыі заготовак ільну і канопель, павысіць загатоўчыя нормы на ільняное і канопельнае валакно і трасты, зменшыць нормы здачы з гектара і змяніць парадок выдчы прэмія-надбавак такім чынам, каб палегчыць выкананне і перавыкананне плана кантрактацыі і атрыманне калгасамі і калгаснікамі прэмія-надбавак за здачу ільну і канопель.

Соўнарком СССР і ЦК ВКП(б) пастаўляюць:

І. ПА КАНТРАКТАЦЫІ ІЛЬНУ

1. Знізіць існуючыя нормы здачы і зацвердзіць наступныя новыя нормы здачы з гектара па кантрактацыі ільну:

Лен у перавозе на	Лен у перавозе на
валакно	ільнянасць
Па Алтайскаму краю	70 75
Архангельскай вобласці	90 85
Башкірскай АССР	40 55
Валагодскай вобласці	110 65
Горкаўскай вобласці	110 80
Івануўскай вобласці	100 70
Іркуцкай вобласці	100 35
Калінінскай вобласці	170 90
Кіраўскай вобласці	100 60
Камі АССР	100 60
Краснарскаму краю	60 60
Ленінградскай вобласці	140 60
Марыйскай АССР	100 60
Маскоўскай вобласці	100 70

навалакна і ільнясемя (у кілограмах) — сярэднія па вобласці, краю, рэспубліцы:

Плянкі ў перавозе на валакно	Насенне канопель
Па Алтайскаму краю	27 42
Башкірскай АССР	20 20
Варонежскай вобласці	28 22
Горкаўскай вобласці	94 90
Іркуцкай вобласці	27 27
Краснарскаму краю	29 35
Куйбыўскай вобласці	65 72
Курскай вобласці	72 85
Марыйскай АССР	70 87
Марлоўскай АССР	85 89
Новасібірскай вобласці	80 43

Нормы здачы па валакні і трасте на кантрактацыі з селекцыйных разраджальных пасеваў ільну, зробленых па плану Наркамзема СССР, устанаўляюцца ў памеры палова сярэдняй нормы здачы па раёну.

2. У адпаведнасці з планам пасевуных плошчаў і ўстаноўленымі нормамі здачы, зацвердзіць план кантрактацыі ільну ўраджайна 1938 года ў наступных размерах: ільну-даўгунца ў перавозе на валакно 222.230 тон;

У тым ліку: ільняной трасты ў перавозе на валакно сярэднім нумарам 1,3 137.230

У тым ліку: ільнянога валакна сярэднім нумарам 9,5 85.000 насення ільну-даўгунца 140.335

3. Зацвердзіць наступнае размеркаванне плана кантрактацыі ільну-валакна і ільнясемя па абласцях, краях і рэспубліках:

Увогу ў перавозе на валакно у тоннах	У тым ліку				Увогу ў перавозе на ільнясемя у тоннах		
	Валакно	Траста	У перавозе на ільнясемя у тоннах	У перавозе на ільнясемя у тоннах			
Алтайскі край	1330	270	9,0	1060	4770	1,3	1420
Архангельскай вобл.	2250	1150	10,5	1100	4950	1,4	1620
Башкірскай АССР	360	360	6,5	—	—	—	500
Валагодскай вобл.	9350	3750	10,5	5600	25200	1,3	5320
Горкаўскай вобл.	5500	2500	8,5	3000	13500	1,2	4000
Івануўскай вобл.	5600	2700	9,0	2900	18050	1,2	3920
Іркуцкай вобл.	200	100	7,5	100	450	1,2	140
Калінінскай вобл.	51000	17000	10,5	34000	153000	1,4	27000
Кіраўскай вобл.	13800	5000	8,0	8600	38700	1,1	8160
Камі АССР	500	150	10,0	350	1575	1,3	300
Краснарскай вобл.	1020	200	9,0	820	3690	1,3	1020
Ленінградскай вобл.	19600	5400	9,5	14200	63900	1,3	8400
Марыйскай АССР	1600	400	7,0	1200	5400	1,1	960
Маскоўскай вобл.	3300	1000	9,5	2300	10350	1,3	2310
Новасібірскай вобл.	2870	1000	9,0	1870	8415	1,3	2870
Омская вобл.	1810	790	8,5	2360	10620	1,2	2925
Орлоўскай вобл.	3190	1590	7,0	300	1350	1,1	1900
Разанскай вобл.	350	100	8,5	250	1125	1,2	560
Свердлоўскай вобл.	1920	200	7,5	1720	7740	1,1	1920
Смаленскай вобл.	37500	15000	9,5	22500	101250	1,4	22500
Татарскай АССР	640	440	6,5	200	900	1,0	640
Тульскай вобл.	700	700	7,0	—	—	—	1100
Удмурцкай АССР	6500	2700	8,0	3800	17100	1,1	3900
Чувашскай АССР	300	100	7,0	200	900	1,2	200
Яраслаўскай вобл.	14200	4800	10,0	9400	42300	1,3	7750
УССР	11000	9800	10,0	1200	5400	1,3	8800
БССР	26000	7800	9,0	18200	81900	1,3	20000
РАЗАМ	222230	85000	9,5	137230	617535	1,3	140335

4. Павысіць, пачынаючы з ураджайна 1938 года, загатоўчыя нормы на ільняное валакно № 10 — на 20 рублёў за цэнтнер і ільняную трасту № 1,25 — на 5 рублёў за цэнтнер, прычым для больш высокіх нумароў ільнявалакна і трасты ўстанавіць адпаведна большае павышэнне, а для больш нізкіх нумароў — меншае павышэнне паны.

Прадстаўленыя Наркамземам паны па асобных нумарах ільнявалакна і трасты зацвердзіць.

Распаўсюдзіць на насенне, загатоўчымся з запавядаў кравянога ільну, паны на сартавое насенне ільну.

5. Устанавіць, што калгасы, перавыканваючы план здачы па кантрактацыі ільнявалакна або трасты, атрымліваюць за ўсю прадукцыю, зданую звыш плана, прэмію-надбавку да загатоўчых паны ў наступных размерах:

а) па Архангельскай, Валагодскай, Ленінградскай, Калінінскай, Маскоўскай, Смаленскай, Івануўскай, Яраслаўскай, Горкаўскай абласцях, АССР Камі і Беларускай ССР:

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна не звыш 1 цэнтнера (або ільняной трасты не звыш 5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 100 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнявалакна больш 1,5 цэнтнера, але не звыш 2 цэнтнераў (або ільняной трасты больш 7,5 цэнтнера, але не звыш 10 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 200 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнявалакна больш 2 цэнтнераў (або ільняной трасты больш 10 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 300 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнявалакна больш 2,5 цэнтнераў (або ільняной трасты больш 12,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 400 проц, незалежна ад выканання плана кантрактацыі;

б) Устанавіць, што пры норме здачы па кантрактацыі больш аднаго цэнтнера ільнявалакна (або больш 5 цэнтнераў ільняной трасты) за ўсю прадукцыю, зданую з гектара звыш гэтай колькасці, выдаваць надбавку ў памеры 100 проц, існуючай загатоўчых паны, незалежна ад выканання плана кантрактацыі;

в) Па ўсіх іншых абласцях, краях і рэспубліках:

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна не звыш 0,7 цэнтнера (або ільняной трасты не звыш 3,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 100 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 0,7 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 3,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 200 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 1,5 цэнтнера, але не звыш 2 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 7,5 цэнтнера, але не звыш 10 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 300 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна больш 0,7 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 3,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 400 проц, незалежна ад выканання плана кантрактацыі;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 1,5 цэнтнера, але не звыш 2 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 7,5 цэнтнера, але не звыш 10 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 500 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 2 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 10 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 600 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 2,5 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 12,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 700 проц, незалежна ад выканання плана кантрактацыі;

г) Устанавіць, што пры норме здачы па кантрактацыі больш аднаго цэнтнера ільнявалакна (або больш 5 цэнтнераў ільняной трасты) за ўсю прадукцыю, зданую з гектара звыш гэтай колькасці, выдаваць надбавку ў памеры 100 проц, існуючай загатоўчых паны, незалежна ад выканання плана кантрактацыі;

д) Па ўсіх іншых абласцях, краях і рэспубліках:

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна не звыш 0,5 цэнтнера (або ільняной трасты не звыш 2,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 100 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 0,5 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 2,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 200 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 1,0 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 5,0 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 300 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 1,5 цэнтнера, але не звыш 2 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 7,5 цэнтнера, але не звыш 10 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 400 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 2,0 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 10,0 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 500 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 2,5 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 12,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 600 проц, незалежна ад выканання плана кантрактацыі;

е) Устанавіць вылату прэмія-надбавак за перавыкананне планаў здачы насення канопель у наступных размерах да загатоўчых паны:

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна не звыш 0,5 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 2,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 100 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 0,5 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 2,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 200 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 1,0 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 5,0 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 300 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 1,5 цэнтнера, але не звыш 2 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 7,5 цэнтнера, але не звыш 10 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 400 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 2,0 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 10,0 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 500 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 2,5 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 12,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 600 проц, незалежна ад выканання плана кантрактацыі;

ж) Устанавіць вылату прэмія-надбавак за перавыкананне планаў здачы насення канопель у наступных размерах да загатоўчых паны:

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна не звыш 0,5 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 2,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 100 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 0,5 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 2,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 200 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 1,0 цэнтнера (або ільняной трасты звыш 5,0 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 300 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 1,5 цэнтнера, але не звыш 2 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 7,5 цэнтнера, але не звыш 10 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 400 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 2,0 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 10,0 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 500 проц;

пры плане здачы з аднаго гектара ільнянога валакна звыш 2,5 цэнтнераў (або ільняной трасты звыш 12,5 цэнтнераў) за ўсю колькасць, зданую звыш плана, — у памеры 600 проц, незалежна ад выканання плана кантрактацыі;

з) Устанаві

АБ ПЛАНЕ КАНТРАКТАЦЫІ ІЛЬНУ І КАНАПЕЛЬ У 1938 годзе

Працяг пастановы Савета Народных Камісарыяў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б)

III. ПА АГУЛЬНЫХ ДЛЯ ІЛЬНУ І КАНАПЕЛЬ МЕРАПРЫЕМСТВАХ

- Устанавіць, што зацверджаны гэтай пастановай планы кантракты ільну і канопель з'яўляюцца разам з тым і планами загатоўкі гэтых культур.
- Прапанаваць саюзнаму рэспублікі і абласцям выкананам усталяваць розныя (дифэрэнцыраваныя) нормы з'яўчэння і канопель для раёнаў, не дапускаючы пры гэтым змены сярэдняй нормы на вобласці (краю, рэспублікі), устаўоўленай гэтай пастановай.
- Пра дэяўленні плана кантракты ільну і канопель да калгасаў у межах аднаго адміністрацыйнага раёна дапускаецца не больш трох розных норм з'яўчэння па кантракты ільну і канопель з гэтага.
- Устанавіць, што прадугледжаны гэтай пастановай прэмія-набавка за перавыкананне плана выданага таксама за з'яўчэнне валакна і трасты больш высокіх нумароў, чым прадугледжана кантракты ільну і канопель, а разліку з'яўчэння вышэйшага нумароў.
- Пра гэтым выдана прэмія-набавка за перавыкананне якасці з'яўчэння прадукцыі робіцца толькі пры ўмове выканання плана па колькасці.
- Калгасам, абслугоўваемым МТС, прэмія-набавка выдана за ўсё валакно, трасты і насенне, фактычна з'яўчэння па кантракты ільну і канопель МТС (разам узятым), звыш колькасці і якасці, абуоўленай у кантракты ільну і канопель.
- Вылічэнне прэмія-набавка за перавыкананне плана з'яўчэння прадукцыі ільну і канопель па кантракты ільну і канопель па кожнаму калгасу з фактычна засяянай ільну і канопель плошчы, але не ніжэй плошчы, прадугледжанай дагаворам па кантракты.
- Прэмія-набавка за з'яўчэнне вышэйшага насення ільну і канопель выдана толькі пры ўмове пагаднення адпаведнасці па атрыманай ад дзяржавы насення і з'яўчэнні імі поўнасна насення фондаў, за выключэннем насеннаводчых калгасаў, з'яўчэння дзяржавы ўсё валакно і канопель насення. Засяяныя калгасамі насення фондаў павінна быць падвержана спецыяльным атам камісіі на чале з прадстаўніком райземаддзела.
- Адпаведным гаспадаркам прэмія-набавка выдана ў паловінным супроць калгасаў размер.
- Устанавіць выдату калгасам пры падпісанні кантракты ільну і канопель аванса па кантракты ільну і канопель.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ НАШЫ СПАЧУВАЮЧЫЯ

Група спачуваючых менскай абутковай фабрыкі імя Кагановіча налічвае 36 чалавек. Спачуваючыя — гэта выдатныя станаўчыя на вытворчасці, актыўныя ўдзельнікі ў грамадскіх жыццях.

Партком уцягвае спачуваючых у актыўнае партыйнае жыццё. Тры разы ў месяц праводзіцца гутаркі аб міжнародным становішчы, рашэннях нашай партыі ў Украіне. Таварышы паслухоўваюць лекцыі, выступаюць самі, разказваюць аб сваім жыцці, рабоце, а часамі просяць дапамогі ў партарганізацыі. Партком чула прыслухоўваецца да голасу кожнага спачуваючага.

Для павышэння ільняна-палітычнага ўзроўню спачуваючых намі быў арганізаван гурток па вывучэнню статута партыі. Там спачуваючыя знаёміліся з арганізацыйнымі прынцыпамі большыства, абавязкамі членаў партыі ў гэтым гуртку займалася большасць спачуваючых. Завазачыі ў ім скончылі і тт. Мілоў, Ляўкова, Ціпін пераведзены ў кандыдацкую школу, дзе глыбока вывучаюць гісторыю партыі і бліжучую палітыку.

Мы даем асобным спачуваючым адказныя даручэнні. Таварышы Скало, Палтаржыніч вылучаны парткомам агітатарамі па растлумачэнню на выбарчым участку і рабочым нашай фабрыкі выбарчага закона і Канстытуцыі.

Спачуваючы тав. Мілоў — выдатны станаўчы на вытворчасці, актыўны прачаў у дні выбараў у Вярхоўны Совет ССР. Ён з'яўляецца членам Менскага гарсовета, прымае актыўны ўдзел у яго рабоце. Партком рыхтуе ўдзел у кандыдацкую партыі. У групе спачуваючых вырас тав. Розенберг, ініцыятар станаўчэскага руху.

Вялікую ролю ў выхаванні спачуваючых адгравуюць адкрытыя партыйныя школы. На днях мы абмяркоўвалі на адкрытым партыйным сходзе пытанне аб падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет ССР. На сходзе прысутнічалі ўсе спачуваючыя, каля 100 чалавек беспартыйнага актыва. Многія спачуваючыя выступалі, унеслі канкрэтныя прапановы. Калі-ж праводзіцца закрытыя партыйныя школы, мы пасля іх збіраем нарады спачуваючых.

За апошні час прыняты ў спачуваючыя тры таварышы. У партком падана ішчэ 6 заяў аб жаданні ўступіць у спачуваючыя. Мы тут таксама захоўваем строгі індывідуальны падыход да кожнага таварыша. Прапраем іх па палітычным твару і дэяўчых якасцях. І трэба сказаць, што спачуваючыя фабрыкі з'яўляюцца сапраўднымі рэзервамі для росту нашай партыйнай арганізацыі.

Намі прыняты ў кандыдацы партыі 5 таварышоў. З іх прыняты ў партыю спачуваючы тав. Дысер. Яна з'яўляецца выдатнай станаўчай закройчыка паха. Была агітатарам на выбарчым участку. Прымае актыўны ўдзел у грамадскіх жыццях. Палава ішчэ 7 заяў.

На адным з партыйных сходаў мы абмяркоўвалі пытанне аб рэкамендацыях для таварышоў, жалаючых уступіць у партыю. Камуністам растлумачвалі вялікую алканасць, якую яны пясуюць за людзей, даючы ім рэкамендацыі, рэзка асуджалі перастрахоўку і трусасць насіць ганаровае званне члена партыі.

Ці можна сказаць, што зроблена ўсё ў справе выхавання спачуваючых і беспартыйнага актыва. Вялома нельга. Гэта толькі вячачны пачатак той вялікай работы, якую мы павінны праводзіць. У нас ёсць 450 станаўчаў, 200 ударнікаў, — гэта выдатны людзі. Яны з'яўляюцца рэзервам для павышэння груп спачуваючых і ролю нашай партыі. Мы яго штодзённа выходзім у духу бязмежнай любові к вялікай партыі Леніна—Сталіна, да нашай сацыялістычнай радзімы.

КУРСЫ ХАТНІХ ГАСПАДЫНЬ-АКТЫВІСТАК

Да 7 гадзін вечара Малаю залу менскага Дома партактыва запоўнілі 100 хатніх гаспадынь — актывістак выбарчых кампаній. Яны прышлі паслухаць чарговую лекцыю на тэму «Канстытуцыя і Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет ССР». У аўдыторыі — абсалютная цішыня. Усе уважліва слухаюць расказ лектара аб росквіце БССР пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі і аб надыходзячых выбарах у Вярхоўны Совет нашай рэспублікі.

Сярод слухачоў курсу мы бачым жанчын, маючых па пяцім 60, 65 і 70 год жыцця. Калі глядзіш, з якой скарэнтраванай увагаю яны слухаюць лекцыю, мімавольна думаеш аб адным — як вырасілі палітычна і культурна гэтыя ў мінулым толькі хатнія гаспадыні. Восем дзяўчын 62-гадовай Мішквіч Ана Алёксандраўна. Яна з была 19 год выбарчага ўчастка. У часе выбараў яна была адной з першых арганізатараў заняткаў хатніх гаспадынь свайго двара па Правінскай вуліцы, у доме № 7. Побач з ёю сядзіць 27-гадовае Папяршук Елена Станіславаўна — жонка работніцы Белваенгаўды. Яны актывна рыхтуюцца да выбараў у Вярхоўны Совет ССР, акурта наведваюць усё занятыя гурткі, і асабліва рады, што ім прадставілі магчымасць наведваць курсы хатніх гаспадынь.

Кожная з прысутных у зале можа расказаць аб сабе шмат цікавага. Жонка рабочага заводу «Вольшэвіч» Даўгова Елена Кліментыўна — п'янаменны староста гуртка хатніх гаспадынь на былым 24 участку, па Мала-Сэрэбранскай вуліцы. Яна не толькі сачыла за



Сталінскі райком КП(б)Б гор. Менска арганізаваў агульнаасветную партыйную школу для ліквіднага малельна-менскай кандыдацкай і членаў партыі. На здымку: слухач агульнаасветнай школы тав. Дзяліцкі адказвае ўрок выкладчыку географіі тав. Пранішчанскаму.

ПАКЛЁПНІК ГРЫНФЕЛЬД

Вось што ён піша: «У 1920 годзе Касоўскі трымаў, як сіяніст, у сваіх руках усю моладзь Актрашніцкага Гарода, быў арганізатарам і натхніцелем сіяніскай арганізацыі моладзі. Ён з атралам сіяністаў выступіў супроць стварэння комсамольскай ячэйкі... Не месца Касоўскаму ў партыі».

Справай выключэння ў партыі т. Касоўскага заняліся адпаведныя вышэйштыя партыйныя арганізацыі. Была зроблена дэталёвая праверка вынутых супроць яго абвінавачванняў. І што-ж? Усё аказалася хлуснёй, гусевейшым паклёпам на часнага камуніста. Нават паклёпнік Грынфельд зара адмаўляў правільнасць раейшых ім-жа паданых фактаў, па якіх агнябілі часнага камуніста, які па хлусліваму даною больш 8 месяцаў быў па за раламі партыі і бев работы.

Наша партыя правяла вялікую работу па ачышчэнню сваіх радоў ад жулікаў, класаво-чужых людзей, ворагаў народа. Але сям-там астатлія яшчэ камуністы-карьерысты, паклёпнікі, якія імкнуліся шляхам падлаты хлуслівых заў перабіць нашы большавіцкія кадры. Такім з'яўляецца кар'ерыст, паклёпнік камуніст Грынфельд.

З'ясадаўлены т. Касоўскі рашэннем Камісіі Партыйнага Кантролю поўнасна рэабілітаван. Ён адноўлен у радах партыі.

Гнусны паклёпнік Грынфельд павінен пясціць суровае партыйнае пакаранне.

С. ЛЯСНЕУСІ.

Старшыня Савета Народных Камісарыяў Саюза ССР В. МОЛАТАЎ

Сакратар Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) І. СТАЛІН

22 сакавіка 1938 года.

СЭМІНАР НАМЕСНІКАЎ ПАМОЧНІКАЎ ПАЛІТРУКОУ

Для камсамольцаў, выдатнаў баявой пачынаюць, выдучаюць у Н-спад часці вынесі і пачынаюць палітрукоў камандзіраваным часці арганізаван 5-дзённы семінар. На гэтым семінары маладым палітру-

ботнікам будучы працываі даклады аб выдках партыйна-палітычнай работы ў РСЧА, аб міжнародным становішчы і аб практычных пытаннях работы намеснікаў і пачынаюць палітрукоў.

АХОВА ПРАВОЎ СОВЕЦКІХ ГРАМАДЗЯН

Сталінская Канстытуцыя, якая з'яўляецца вынікам пройдзенага Савецкім Саюзам вялікага пераможнага шляху, вынікам сацыялістычнага перамогі і замацаванням таго, што здабыта і з'яўляецца, запісана асноўныя права, прадстаўленія асобным грамадзянам нашай выдатнай краіны.

У нашай Канстытуцыі не проста пералічаны права, даленыя грамадзянам, але і запісаны рэальныя гарантыі іх ажыццяўлення.

Пералічаны праваў у Сталінскай Канстытуцыі пачынаюцца з права на працу. 118 артыкул Канстытуцыі ССР гаворыць, што ўсе грамадзяне маюць права на атрыманне гарантованай работы з аплатай іх працы ў адпаведнасці з іх колькасцю і якасцю.

Такое права можа гарантаваць толькі наша краіна, краіна сацыялізма. Нема такой краіны ў свеце, якая гарантавала-б працоўнаму права на працу, бо няма ні адной краіны, апрача ССР, дзе-б не было эксплуатацыі, а там, дзе ва ўладзе эксплуататары, чалавек заўсёды дрыжыць, што заўтра можа страціць работу, жыллё, хлеб.

Чым забяспечваюцца права на працу ў нашым сацыялістычным грамадстве? У артыкуле 118 запісана: «Права на працу забяспечваюцца сацыялістычнай арганізацыяй народнай гаспадаркі, наўдзільным ростам вытворчых сіл сацыялістычнага грамадства, ўстраненнем магчымасці гаспадарчых крыніцоў і індывідуальнага беспрацоўя». А ў нашым сацыялістычным грамадстве бесперапынна растуць прадукцыйныя сілы, што разам з адсутнасцю гаспадарчых крыніцаў і беспрацоўя і тым, што ўлада знаходзіцца ў руках працоўных, стварае рэальныя гарантыі права на працу.

Артыкул 118 Канстытуцыі дапаўняецца артыкуламі 119 і 121 аб праве працоўных ССР на адпачынак і асвятленне. Гэтыя права даюць магчымасць кожнаму працоўнаму нашай краіны стаць сапраўды свядомым працоўніком сацыялістычнага грамадства.

Права на адпачынак забяспечваюцца сацыялістычным рабочым днём, аплачваемым волюскам, сеткай клубаў, санаторыяў, дамоў адпачынку.

У нас права на адпачынак з'яўляецца рэальным ішчэ і таму, што яно

вусе прадаўжаць далей звышчасовую работу. Давідсон III саюза быў адноўлен на рабоце, але за вымушаны прагул яму адмовіліся плаціць. Пракуратура апрастала рашэнне аб адмаўленні ў выдэлеце па прагул.

У нашай краіне ажыццяўлен грамадскіх парадак, які мае адну мэту — заадаваленне інтарэсаў працоўных. З ростам усенароднага багатага расце і асабістая ўласнасць грамадзян ССР, адліная крыніца якой з'яўляецца ўзаагарода за працу. Таму побач з тым, што Сталінская Канстытуцыя гаворыць аб абавязках кожнага грамадзяніна ССР берачы і ўмацоўваць грамадскую, сацыялістычную ўласнасць як сваячынню і неаддзяльную аснову сацыяльнага ладу, як крыніцу багата і магутнасці радзімы, як крыніцу змагання і культурнага жыцця ўсіх працоўных, яна бярэ пад сваю ахову і асабістую ўласнасць грамадзян ССР.

Артыкул 10 Канстытуцыі гаворыць: «Права асабістай ўласнасці грамадзян на іх працоўны прыбыткі і зберажэнні, на жыллы дом і падсобную хатнюю гаспадарку, на прадметы хатняй гаспадаркі і ўжытку, на прадметы асабістай ўласнасці і выгоды, таксама як права наследвання асабістай ўласнасці грамадзян — ахоўваюцца законам».

Гэты артыкул дае магчымасць кожнаму працоўнаму свабодна распараджацца сваімі працоўнымі прыбыткамі, прадметамі ўжытку, гарантуе права асабістай ўласнасці на жыллы дом і падсобную хатнюю гаспадарку.

Артыкул 128 забяспечвае недатыкальнасць жылля грамадзян.

Замаяк на асабістую ўласнасць грамадзян ССР караюцца сілай савецкіх законаў, і органы Пракуратуры спецыяльным умяшаннем спыняюць імкненні ворагаў падарваць матэрыяльныя дабрабыт працоўных і замак на асабістую ўласнасць грамадзян.

Адным з такіх прыкладаў з'яўляецца справа грамадзяніна Ракаўна, старога фельдшара, у якога быў папярэдня орган разглядаў яго скаргу і адмаўляў. На пратэсту Пракуратуры През-

дэум ЦВК БССР прапанаваў вярнуць Ракаўну дом.

Лосюскі райвыканком вынес пастанову забароніць грамадзяніна Ждановіча на той падставе, што калісь, у 1909 годзе, гэты дом быў пабудаван «грамадой», хаця, па маючыхся дадзках, з 1921 г. Ждановіч законна ўладуе дом, страціў значныя сродкі на яго ремонт і да гэтага часу праца Ждановіча нікім не аспрэчваліся. На нашаму пратэсту рашэнні РВК і суда аб забарані гэтага дома скасаваны і дом вярнуты Ждановічу.

У доме чыгуначніка-пенсіянера Будрыка займаў пакой работні фабрыкі «Профінтэр» Каган. Сам Будрык не быў забяспечаны поўнасна жыллявай плошчай. Калі Кагану далі кватэру ў другім месцы, фабрыка, не глядзячы на пратэсты Будрыка, сілком усяліла ў займаемы раней Каганам пакой другой сваю работніцу, па праву нейкай пенсіянеркай, брані. Мы апрасталаві гэту справу і патрабаваў вярнуць гэты пакой Будрыку.

Жылішчавыя Менскага гарсовета з паводу бышам абавалу ў кватэры грамадзяніна Хмялеўскага і таго, што ў грамадзяніна Авецкіна ёсць 2 пакоі, усяліла да апошняга сям'ю Хмялеўскага. Пры праверцы выявілася, што ў кватэры Хмялеўскага гаргома абавла не было і ў Авецкіна не 2, а 1 пакой. Мы прапанаваў аслабіць пакой Авецкіна.

Артыкул 122 Канстытуцыі ССР прадстаўляе жанчыне роўныя права з мужчынам «ва ўсіх галінах гаспадарчага, дзяржаўнага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця». Адноўа з умоў ажыццяўлення гэтага права з'яўляецца дзяржаўная ахова інтарэсаў мацяры і дзіціні. Органам суда і Пракуратуры асабліва многа даводзіцца займацца пытаннямі аховы правоў жанчын.

Не раз Пракуратуры і суду даводзілася станаўчыца на абарону інтарэсаў жанчыны-мацяры ў тых выпадках, калі самодурцы, для якіх закон не пісан, пад тым ці іншым повадам звалілі жанчын з работы толькі таку, што яны былі жанчынамі, або не прадставілі ранейшай работы жанчынам пасля авароту іх з дзяржаўнага волюска. Асабліва многа фактаў ўмяшання Пракуратуры ў абарону інтарэсаў дзіціні, калі адзіны з бацькоў,

звычайна бацька, ухіляецца ад ўтрымання дзіціні, ад уплаты аліменту.

Аб дзяржаўнай ахове інтарэсаў мацяры і дзіціні гаворыць такі прыклад:

Калі год у Веткаўскім раёсавеце Асавявіцка прадвалава сакратаром грамадзяніна Лейбіна. Ніякіх заўваг па рабоце яна не мела да таго часу, пакуль старшыня райсовета Асавявіцка грамадзянін Пасель не даведзеся, што Лейбіна жанчына і хутка павінна раіці ў дзяржаўны адрлус. Гэтага было дастаткова для таго, каб прызнаць Лейбіну непрыгоднай да працы і звольні яе. Толькі пасля ўмяшання Пракуратуры Лейбіна судом была адноўлена на рабоце з аплатай за вымушаны прагул.

Грамадзянка Кавалёва скардзілася, што яна на працягу ўсяго 1936 года не атрымлівае прысуджаных ёй судом аліменту ад грамадзяніна Дзегірава, рабочага цагельнага заводу ў гор. Менску. Пры праверцы гэтай скаргі ўстаўоўлена, што бухгалтар заводу Вараб'ёў акуртава ўтрымліваў штомесна з зарплатаў Дзегірава аліменты, але не высылал іх Кавалёвай таму, што «бухгалтэрыя перагружана работай». Пракуратура супроць Вараб'ёва ўзбуджана была крмынальнай справа і ён асуджан да прымусовых работ, а Кавалёвай пачалі акуртава высылка грошы на ўтрыманне дзіціні.

Грамадзянка Жалозінская (Рычана) скардзілася на грамадзяніна Грышана, які на працягу значнага часу ўхіляўся ад выплаты аліменту. Прынятыя ў нашым месцы аліменты былі спягананы і Жалозінскай, паведамляючы аб гэтым, піша: «За ваш удзел шлю вам шчырую падзяку».

Грамадзянка Бобырава (Менск) зварнула да нас за дапамогаю наступнага ролу: бацька яе дзіціні, які яна сыхраджала, з'яўляецца грамадзянін Тышкевіч, якому яна прад'явіла іск аб аліментах, але ў судзе гэта справа доўга не вырашалася, бо з'явіўся св. сведак і іншыя доказы аб тым, што не Тышкевіч, а другі грамадзянін — бацька дзіціні. Справа, сапраўды, аказалася складанай. Прынятымі Пракуратаў мерамі па выясненню сапраўдных асабістасцей справы, у прымятэнні медыцынскай экспертызаў, было ўстаўоўлена, што няма ніякіх падстаў прызнаваць бацькам дзіціні другую

асобу, і бацькам дзіціні быў прызначаны Тышкевіч.

У гор. Рэчыцы, па з'яўчэнні надбайнасці медперсоналу больницы, былі абменены дзеці двух рожані. Грамадзянка Патапава заявіла Пракуратуры, што дзіця, якое ў ёй знаходзіцца, не яе, а належыць грамадзяніну Грышану, з якою яна адначасова раджала ў большыні, а яе, Патапава, дзіця знаходзіцца ў Грышане. Узяўла гэта справа праз шэсць месяцаў пасля роду. Грышанка катэгорычна адмаўлялася абмяваць, заяўляючы, што не аддаць дзіціні. Прадстаўнікі Пракуратуры выехалі на месца, прынялі рад спецыялістаў-экспертаў і ў выніку ўстаўоўлена, што дзеці сапраўды былі абменены і Патапавай трэба вярнуць яе дзіця.

Правільнай пастаўоўкай судовага працэсу і сабранымі доказами Пракуратуры і суду ўдалося пераказаць грамадзянку Грышанку, што дзіця, якое ў ёй знаходзіцца, сапраўды належыць Патапавай. У рэзультате, пасля выяслена рашэння Грышанкі і Патапава добраахотна, там-жа ў судзе, абмянілі дзецьмі. Выватляў ў абмоне дзіці работнікі большыні былі асуджаны.

Прыкладу, падобных прыведзеным вышэй, аб парушэннях правоў грамадзян на працу, на аліменты, на права асабістай ўласнасці можна было-б прывесці, на жал, многа.

Ворагі народа — траціцкіска-бухарыска-рыксавыя ахвосце і нацыяналістычныя агенты — не мала прыкладна намаганні да таго, каб дыскрэдытавалі сацыялістычныя законы, Сталінскую Канстытуцыю, падарваць давер да сацыяліскай ўлады. На-руку ворагам граць бюракраты, заваўшчыся «вельможам», якія лічць, што закон для іх не пісан.

Сталінская Канстытуцыя, усободзіўшы ў сабе сталінскія клонаты аб людзях, і ўстаўоўлена гаворыцца Сталіна аб трэба нам пярэць больш, чым калі-б гэта ці было, ускладаючы на органы Пракуратуры важнейшыя абавязкі — Канстытуцыйнае право грамадзян, і адзіна з асноўных задач органаў суда і Пракуратуры з'яўляецца рашучая бараьба з усямікі малельшымі спробамі з чыгрой-б гата ці было боку пасягнуць на гарантованыя Канстытуцыйнае права.

ДЭМАНСТРАЦЫІ Ў АБАРОНУ РЭСПУБЛІКАНСКАІ ІСПАНІІ

ЛОНДАН, 21 сакавіка. (БЕЛТА). Учора ў Трафальгар-Скверы ў знак салідарнасці з барацьбой іспанскага народа супраць фашыскай італа-германскай інтэрвенцыі і па ініцыятыве камуністчнай партыі Англіі адбылася дэманстрацыя, у якой прымалі ўдзел 20 тысяч чалавек. Дэманстранты выразілі сваё гнеўнае абурэнне варварскімі бамбардзіроўкамі Барселона і іншых гарадоў Іспанскай рэспублікі.

У прынятай рэзалюцыі ўдзельнікі дэманстрацыі патрабуюць, каб англійскі ўрад пайшоў у адстаўку і замест яго быў сфарміраваны такі ўрад, які б сумесна з Францыяй і Савецкім Саюзам аказаў садырнасць іспанскаму народу і іншым дэмакратычным дзяржавам у іх барацьбе супраць агрэсіі.

У Бэрмондсэй (раён Лондана) ў гэты дзень адбылася другая дэманстрацыя, арганізаваная ў знак салідарнасці з рабочымі-грузчыкамі, якія адмовіліся ад пагрузкі ваенных матэрыялаў на параход іспанскіх мяцежнікаў.

Выканаўчы камітэт федэрацыі вуглякопаў Паўднёвага Уэльса ў рэзалюцыі, прынятай на пасяджэнні ад 19 сакавіка, патрабуе каб урад Англіі неадкладна ўвай у сабе ініцыятыву усмаганага ў іншым членам Лігі напай выступлення ў абарону Чэхаславакіі.

ЛОНДАН, 22 сакавіка. (БЕЛТА). На пасяджэнні палаты абшчын прэм'еру Чамберлену быў задан рад пытанняў у сувязі з падзеямі ў Іспаніі. Ці вядома Чамберлену, запаталі дэпутаты, што 80 тыс. германскіх салдат прыбылі 14 сакавіка ў Віго, Ла Карунью і Фероль, ці вядома таксама ўраду, што пагранічнікі іспанскіх мяцежнікаў, ахоўваюшы паўночна-заходнюю частку франка-іспанскай граніцы, заменены германскімі салдатамі і ці кансультываўся прэм'ер з французскім урадам па пытанню аб тым, які крокі трэба падпрыняць? Затым Чамберлен запаталі: ці вядома яму аб прыбыцці на тэрыторыю Франко 6 эскадрылляў германскіх бамбардзіроўшчыкаў, 8 эскадрылляў знішчальнікаў, 2 эскадрылляў разведчыкаў, а таксама 5 батарэй германскай супроцьветранай артылерыі і той факт, што Германія шле генерала Франка самалёты «Мессершміт-109»? Чамберлен ухліўся ад алвазу, спасылаючыся на адсутнасць «вестак, падтверджваючых гэтыя паведамленні».

Ліберал Сінклер напамінуў, што месяц таму Чамберлен заявіў аб тым, што Італія гатовая прыняць англійскую формулу аліквання замежных войск у Іспаніі, і запаталі, чаму да гэтага часу не сабраўся камітэт па нейміраванню. У адказ на гэта пытанне намеснік міністра замежных спраў Бэтлер, апраўдваючы працягваючыся італьянскую інтэрвенцыю ў Іспанію, заявіў, што Італія

АНГЛІЙСКІ УРАД ЗААХВОЧВАЕ АГРЭСАРАЎ

ЛОНДАН, 22 сакавіка. (БЕЛТА). Учора англійскі ўрад абмяркоўваў міжнароднае становішча і змест дэкларацыі, з якой Чамберлен павінен з'яўта ўступіць у палату абшчын.

Як паведамляе агенцтва Рэйтэр, хача англійскі ўрад парашы ў выконваць свае абавязальнасці ў адносінах да Чэхаславакіі, тым не менш ніякіх спецыяльных гарантыяў аб ваеннай дапамозе яшчэ не можа быць дана. Таксама ў адносінах Іспаніі англійскі ўрад парашы прадаваць палітыку нейміравання. Што датычыць маркуемых англа-германскіх перагавораў, то, як відаць, алічці іх у сучасны момант лічыцца немагчымым. Англійскі ўрад лічыць, што скліканне канферэнцыі дэмакратычных дзяржаў, прапанаванае Савецкім Саюзам, не дасць ніякіх рэзультатаў.

ЛОНДАН, 22 сакавіка. (БЕЛТА). Учора англійскі ўрад абмяркоўваў міжнароднае становішча і змест дэкларацыі, з якой Чамберлен павінен з'яўта ўступіць у палату абшчын.

Як паведамляе агенцтва Рэйтэр, хача англійскі ўрад парашы ў выконваць свае абавязальнасці ў адносінах да Чэхаславакіі, тым не менш ніякіх спецыяльных гарантыяў аб ваеннай дапамозе яшчэ не можа быць дана. Таксама ў адносінах Іспаніі англійскі ўрад парашы прадаваць палітыку нейміравання. Што датычыць маркуемых англа-германскіх перагавораў, то, як відаць, алічці іх у сучасны момант лічыцца немагчымым. Англійскі ўрад лічыць, што скліканне канферэнцыі дэмакратычных дзяржаў, прапанаванае Савецкім Саюзам, не дасць ніякіх рэзультатаў.



23 сакавіка ў Менску адбылася сесія ЦК КП(б)Б і Наркомама БССР Усебеларуская нарада конюхаў і заатэхнікаў. НА ЗДЫМКУ: у зале пасяджэння нарады. Фото С. Грына.

РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАРАДА ПЕРАДАВЫХ КОНЮХАЎ І ЗААТЭХНІКАЎ

Учора ў Менску ў зале пасяджэння Дома Урада адкрылася рэспубліканская нарада перадавых конюхаў і заатэхнікаў па каню. На нарадзе прысутнічалі 400 чалавек.

Пасля даклада намесніка наркома земляробства БССР тав. Мірнава — аб задачах на ўздымку конягадоўлі — разгарнуліся спрэчкі.

Расказваючы аб сваім вопыце па догляду за коньмі, захаванні і вырошчванню маладняка, заатэхнікі, конюхі рэзка крытыкуюць Наркамзем БССР і яго конеуправленне за неспрыяльную маруднасць у ліквідацыі вынікаў школьнасці ў конягадоўлі.

Пажылы конюх калгаса «Серп і молот», Камарынскага раёна, Гіш Абрамавіч Дагтаровіч расказавае, як ён, працуючы конюхам у 1932 годзе, дабіўся прыросту конскага пагалоўя ў калгасе з 25 гадоў да 65. Кожны год да пачатку веснавых палывых работ ён выводзіць на поле коней не ніжэй сярэдняй укормленасці. Тав. Дагтаровіч расказавае нарадзе, як ён класіфікаваў даглядае коней, арганізаваў штодзённую двухрабовую чыстку іх, ранішню, перад работай, і ў абедзены перапынак.

Аб добрым доглядзе коней, захаванні і вырошчванні яловага маладняка расказваюць загадчык конетаварнай фермы калгаса «Савецкая Беларусь», Тураўскага раёна, тав. Якубоўскі, старшы конюх калгаса «На варце», Уздзенскага раёна, тав. Каткан, загадчык конетаварнай фермы калгаса імя Чапаева, Меліслаўскага раёна, тав. Сокал і многія іншыя.

На працягу чатырох год я дабіваюся 100-процантнай выжарымак конематак, — гаворыць тав. Якубоўскі. — У 1936 годзе ад 25 конематак я атрымаў і вырасіў 25 жарабят. Столькі

жарабят я-бы захаваў і ў мінулым годзе, каб не шкідні, арудаваўшы ў нашым раёне, які знішчыў мне трох жарабят. У гэтым годзе ад 38 конематак я буду мець 32 жарабя.

Удзельнікі нарады вельмі цёпла сустрэлі выступленне дэпутата Вярхоўнага Савета ССРС, загадчыка племянной конетаварнай фермы калгаса «Кастрычнік», Прапойскага раёна, Нікіі Ермалавіча Батуціна. Заклікаючы конюхаў і заатэхнікаў па-большавіку змагацца за аліччэнне паролістага яловага конскага пагалоўя і перадачы свой вопыт па догляду коней, т. Батуцін аліччае:

— Мы павінны памятаць, што тыя калгасы будуць багатымі, дзе заўсёды будзе моцная і здаровая цягавая сіла. На жаль, не ўсе калгасы са-сапраўднаму змагаюцца за развіццё конягадоўлі. Трэба дабіцца такога становішча, каб ва ўсіх калгасах нашай Савецкай Беларусі коні былі паролістымі, моцнымі, гатовымі да работы, да абароны нашай краіны.

На канкрэтны прыклады удзельнікі нарады ў сваіх выступленнях паказалі, як кіраўнікі многіх раёнаў лічыць другараднай задачай аліччэння конскага пагалоўя, бярэжлівя і любоўнага догляду за жарабятнымі конематак і маладняком, слаба ліквідуць рэшткі анеміі і іншых інфекцыйных хвароб.

ДЗЭННІК

Нарада сакратароў парткомаў партгоргаў, стварыўшы аўтаномны і ініцыятыўны Вярхоўны савет раёнаў аб'яднаў 23 сакавіка, у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба электрастанцыі.

Заняткі семінара партактыва абудуцца 23 сакавіка г. г. у 10 гадзін раніцы. ДОМ ПАРТАКТЫВА.

КНІГА АБ СОВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Да выбарчай кампаніі ў Вярхоўны Савет БССР выйдзе а друку кніга аб Савецкай Беларусі па тыпу вядомай кнігі «Наша родина». Над яе складаннем працуе пяцёр група беларускіх аўтараў.

Кніга будзе мець 6 раздзелаў і дасць поўнае ўяўленне аб Савецкай Беларусі — яе гістарычным мінулым, яе географіі, эканоміцы, культуры. Значнае месца будзе аддана выдатнай ролі таварыша Сталіна ў стварэнні Беларускай савецкай дзяржавы і вельмінай дапамозе рускага рабочага класа ў развіцці эканомікі і культуры Савецкай Беларусі.

Кніга па сваёму зместу і характару аліччанае прыгараднае становішча рэспублікі. Тэма «БССР — несакрыпальна фарпост ССРС на яго аходных рубяжах» прысвечана спецыяльным раздзелам. Тут будзе расказана і аб слаўных вартавых савецкіх рубяжоў і аб ролі працоўных рэспублікі ў ахове граніцы.

Аб'ём кнігі — да васьмі друкаваных аркушаў. Яна выйдзе ў двух выданнях — на беларускай і рускай мовах. Тыраж кожнага выдання намечан у 40.000 экз.

ВЫДАТНІКІ БАЯВОЙ ВУЧОБЫ ІДУЦЬ У РАДЫ КОМСАМОЛА

Больш 50 маладых байцоў, маладых камандзіраў тэрміновай і эмітэрміновай службы — выдатнікі баявой вучобы часці, якой камандуе тав. Налдоў, — прыняты ў рады лясніскага комсамола на аснове мовага «Палажэння аб комсамольскіх арганізацыях у Чырвонай Арміі».

Сярод прынятых у комсамол — малады баец Зянькоў. За тры месяцы службы ў радах Чырвонай Арміі тав. Зянькоў два разы прэміраван камандаваннем. Чатыры разы яму абвешчаны падзяку.

Тав. Стручанкоў, таксама малады баец, мае некалькі заахвоўванняў за пошхкі ў баявой вучобе. Малады баец Цімафееў — а радыёў чырвонаармейцаў, не скончыўшы школы, вылучан на работу камандзіра аддзялення і блізкага супраўцяльца в работай.

БІБЛІЯТЭКА ІМЯ ГОРКАГА

Праэліум ЦК БССР завалоўў калапніцтва Наркамсветы БССР і ЦП саюза палітсаветработнікаў і прысвоіў бібліятэку пры Доме урада БССР у Менску імя палікага рускага пісьменніка А. М. Горкага.

Да 70-годдзя з дня нараджэння А. М. Горкага пры бібліятэцы акавачаецца аб-сталяванне ўтульнай кабінета-чытальнай залы і спецыяльнага кабінета для групавых заняткаў. Арганізавацца гурток па вывучэнню творчасці Горкага. На-ладжваецца сталая выстаўка літаратуры ваякікага пісьменніка-бардэбита.

Пры дапамозе бібліятэкі для калекты-ваў раду наркаматаў будуць наладжаны вечары, прысвечаныя жыццю і дзейнасці А. М. Горкага. Падрыхтаваны спецыя-льныя плакаты, рэкамендуемая літаратура да юбілея.

200 ТЫСЯЧ ПЕРШАМАЙСКІХ ПАДАРУНКАЎ

Менская кандзіперская фабрыка «Комунарка» прыступіла да вырабу спецыяльных асартыменту прадукцыі для Першамайскага свята. Вырабляцца 7 новых сарту карамелі, мякка-шакладных і шакладных цукерак вышэйшай якасці. Апрача таго на фабрыцы пачалося пры-гатаванне 200 тысяч набораў роных ласунаў — першамайскіх падарункаў.

Сюды ўваходзяць цукеркі, шаклад-ныя і дражэйныя вырабы ў выглядзе роных папак. Ласуны будуць расфасаваны ў мяшчкі, карычаныя, каробкі і інш. Кожны такі камплект прыгожа аформіцца святотымі прытаніямі. Да канца гэтага месяца такіх падарункаў будзе вы-пушчана 16 тыс. камплектаў.

АЗЕЛЕННЕ СТАЛІЦЫ БССР

У гэтым годзе Менскі гарадскі трэст зялёнага будаўніцтва ў сваіх пітомніках вырошчвае каля 22.700 штук дрэў лісцевых дэкарацыйных парод, хмызнякоў, ўвучыцца раслін і 4.040.000 штук роных пветка. Дрэвы, хмызнякі, кветкі будуць пасаджаны ў садах, скверах, па вуліцах.

Алея Бабурынскага сквера (ля пасажыр-скага вакзала) упрыгожыцца 12-гадовымі ліпамі, каштанамі. Тэатральны сквер, сквер плага Волі, сквер імя Кірова і т. д. азеляцца новымі клумбамі кветак. Новыя кветкі клумбаў і газонаў будуць па-саджаны на тэрыторыі кандзіперскай фаб-рыкі «Комунарка», швейнай фабрыкі «Ка-стрычнік», Універсітэцкага гарадка і інш.

У кветкавых аражэрэях пачалі цісіць і наступілі ў продаж кветкі (цынерарыя, дакфіол, прымула і інш.). Ужо прадава значна колькасць гэтых веснавых квет-каў. Да першамайскіх свят паступіць у продаж гартавія, гваздыкі і іншыя вета-па зялёныя дэкарацыйныя расліны.

РАЙНІЯЯ ВЯСНА

ЮЕУ. У раёне стаіць цёплае надвор'е. 22 сакавіка днём тэмпература паветра была 16 градусаў цяпла. З'явіліся камары.

Днепр і вуззе ракі Сож ачышчыліся ад ільду. Умовы спрыяюць лоўлі рыбы. Дзя-мі рыбалоўная брыгада арцелі «Дняпро» алавіла сома вагой ў 74 кілограмы.

ВІЩЕВІ. Усталявалася цёплае надвор'е. На калгасных палях расстаў снег. У калгасах «VIII з'езд Советам», імя Чапаева і «Дзяржавіэль», Рудкоўскага сельса-вета, распачалося ворнае. У гэтых калгаса-нах па поле выехала 60 коней. Усе яны добрай упітанасці.

Брыгады акавачылі між сабой дагавор на сацыялістычнае сабратніцтва па лепшаму правядзенню веснавых работ.

БРАГІН. Раскрыліся пачкі ў агрэста. Гракі і шпакі будуць свае гнёзды. Кроў вышаў у верхняй слаі глебы. Днямі па-ляціны тав. Ляханскі (Спяржыскі сельса-вет) алавіў трох маладых ваўчанят і ра-варыў воўчае ловава.

ТЭАТРАЛЬНАЯ ХРОНІКА

Беларускі Дзяржаўны тэатр оперы і балета з 25 красавіка пачне свае гастролі ў памяшканні ўзростага тэатра ў Менску прэм'ерай «Ціхі Доў» — Дзяржынскага. На працягу месяца будуць пастаўлены таксама оперы «Рыгалет» і «Тоска» і балетны спектакль.

СЭНІЯ ПЕРШАЯ ІГРА У ФУТБОЛ

Футбольныя калектывы Менска, Віцеб-ска, Гомеля пачалі падрыхтоўку да летняга сезона. Футбалісты («Дынама», Менск) добра правялі зімовы сезон на хак-ке. Зараз яны займаюцца ў закрытым манежы.

Разгарнуў падрыхтоўку да сезона калектыв «Спартак». У працы слова-каперы, пільных арцелях «Чырвоны металіст» і «Спартак» створаны новыя каманды фут-балістаў. Яны рэгулярна трюніруюцца. Футбалісты забяспечаны неабходным ін-вентаром.

24 сакавіка футбалісты аб'яднай «Спар-так» выходзяць іграць на стадыён.

АД БРАГІНСКАГА РК КП(б)В
З'яўлены партыйны білет ўзору 1938 года № 088550, выданы Благінін РК КП(б)В на імя Краўчынкі Кірылы Аліксандравіча, лічцы несапраўдным.

АД БРАГІНСКАГА РК КП(б)В
З'яўлены партыйны білет ўзору 1938 года № 088180, выданы Пухавічын РК КП(б)В на імя Сяленічова Івана Іванавіча, лічцы не-сапраўдным.

АД СТАЛІНСКАГА РК КП(б)В
Учотны адрас Сталінскага РК КП(б)В гор. Менска вылікае наступныя т.т.: Я. А. Кулакоўскага, І. Р. Зыльберглейта, А. М. Гуры-ловіча, А. П. Стешкара.

Намеснік адзнагна рэдактара
І. М. ОФЕНГЕЙМ.

БЕК ПАТРАБУЕ „АЎТАНОМІІ ДЛЯ ПАЛЯКАЎ У ЧЭХАСЛАВАКІІ“

ВАРШАВА, 22 сакавіка. (БЕЛТА). Польскія газеты амяччаюць сёння інтэр-в'ю, данае польскім міністрам за-межных спраў Бекам супрацоўніку ра-кцыйнай англійскай газеты «Дэйлі мейл» Прайсю. У сваім інтэрв'ю Бек вноў наапа на Лігу напай і сістэму калектыўнай безапаснасці і расквалі-ваў сістэму двухбаковых дагавораў.

Далей Бек у пераіманне германскім фашызмам, якія патрабуюць аўтаноміі для судэцкіх немцаў у Чэхаслава-кіі, высунуў патрабаванне «аўтаноміі

для палякаў у Чэхаславакіі». Гэта па-трабаванне араз-жа падакнілі ўсе ўрадавыя газеты і павялі атычэха-славацкую кампанію.

ЖЭНЭВА, 23 сакавіка. (БЕЛТА). Вы-ходзячы ў Вазелі «Нацыональ цей-тунг» паведамляе, што Генлейн (кіраў-нік чэхаславацкіх гітлераўцаў) рых-туецца 27 сакавіка па загаду Гітлера авяшчыць «аўтаномію» Судэцка-Німецкай вобласці ў Чэхаславакіі «часова ў ра-мках чэхаславацкай дзяржавы».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ
У раёне Уэска мяцежнікі падпрыня-лі некалькі атак, падтрыманых арты-лерыйскім агнём і вялікай колькасцю самалётаў. Фашыстам удалося заняць вёску Лірта (на поўнач ад Уэска) і прымуціць рэспубліканскія войскі не-калькі аддзін ў сектары Альмудэвар (на поўдзень ад Уэска).

У сектары Вальдальгорфа (на паў-днёвы ўсход ад Альканьі) рэспублі-канцы адбілі атаку ворага, поўнацю знішчыўшы роту італьянцаў у дзвінй «Чорныя стрэлы» і заахліўшы некаль-кі кулямётаў і іншае ваеннае снара-жанне. Спробы фашыстаў прадаваць а-таки ў гэтым сектары былі прысечаны.



ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

ЛОНДАН, 23 сакавіка. (БЕЛТА). Па кітайскіх вестках, кітайскія войскі ў правінцы Шаньдун вядуць наступ-ленне ў раёне Ічжоу з намерам абысці японцаў з іх левага флангу і ўда-ра у тыл затрымаць працоўванне на поўдзень. Шаньдунскі карэспандэнт агенцтва Рэйтэр паведамляе, што японская калона ў 10 тысяч сал-дат, дасягнуўшая скрывавання Цянь-цзынь-Пукоўскай чыгункі і Вялікага канала, была рашучым ударам адкі-нута на старыя пазыцыі, якія японцы займалі 6 дзён назад пры пачатку на-ступлення. Па кітайскіх вестках, не-

бяспэка захвату японцамі Сайчжоу алі-хілена.

ШАНХАЙ, 22 сакавіка. (БЕЛТА). Партызанскі рух у правінцы Шаньдун прыняў незвычайна шырокія раз-меры. Па паведамленню «Дамейваньбао», пя-пер у гэтай правінцыі аперуюць да 100 тысяч партызан. Партызанскія а-трады на 90 проц. складаюцца з сялян. Тысячы рабочых, занятых раней на японскіх фабрыках у Цындао, пасля адступлення кітайскіх войск з гэтага горада таксама пайшлі ў партызанскія атрады. Разам з мужчынамі ў атрадах актыўна ўдзельнічаюць многа жанчын.

ЗАЯВА СУНЬ-ФО ПРЭСТАУНІКАМ ДРУКУ

ПАРЫЖ, 22 сакавіка. (БЕЛТА). Зна-дочычыся зараз у Парыжы Сунь-Фо (сын Сунь-Ят-сена) зрабіў наступную заяву прэстаўнікам друку:

«Не глядзячы на пакуты, разбурэнні і страты, кітайскі народ не пакарыцца гвалту. Цяперашняя вайна на навязана, але мы не капітулюем. Мы павінны сражацца да апошняга ўдыху. Няхай вораг ведае, што яму не ўдасца пры-мусіць схліліцца перад ім старажытны народ, народ высокай культуры, народ, любячы мір. На працягу доўгага часу

мы праўлялі вялікую парнімасць і агаворчынасць у адносінах Японіі. Ча-сам, каб захаваць мір у Азіі, мы нават уступалі японскаму напску. Але япон-скія мілітарысты ненасытны. Мы зга-гаемся за мір, мы змагаемся за тое, каб мір быў працяглым.

«Антыкомунізм» японскіх мілітары-стаў на справе прэстаўляе сабой толькі дымавую заслонку, якая павіна скрыць японскую ваенную авантуру ў Кітаі».

ПАДАЗРОНЫЯ МАНЕЎРЫ ГЕРМАНСКІХ ФАШЫСТАЎ ДЛЯ ЛІТОВСКОЙ ГРАНІЦЫ

ВАРШАВА, 23 сакавіка. (БЕЛТА). Газеты аэртаюць увагу на тэматычныя вядучыя манеўры германскіх фашы-стаў ва ўсходняй Польшы, пачаўшы го-ваваць аб літоскай граніцы.

Газета «Дзёньнічны кур'ер» падзві-нае паведамляе аб пачатку на Лідзе і-трох вядучых манеўраў самалётаў,

якія, далейшыя да горада Шаўлі, вярнуліся ва ўсходнюю Польшу. Газета паведамляе аб канцэнтрацыі ў раёне Тыльгіта (ўсходняя Польша) 10 тысяч гітлераўцаў-штурмавікоў. Газета «Поль-ска збройна» піша, што ў Данцыгу літумавыя і ахранныя атрады прыве-дзены ў баявую гатоўнасць.

МЕНПРАМГАНДАЛЬ
ГАЛАУНЫЯ УБОРЫ

ДА ВЕСНАВОГА СЕЗОНА
ЛЕПШЫХ ФАБРЫЧНЫХ МАРАК
НАВЕРШЫХ ФАСОНАЎ

ЖАНОЧЫЯ МУЖСКІЯ ДЗІЦЯЧЫЯ

ШЫРОКІ ВІБАР ТОЛЬКІ

У МАГАЗІНАХ
У 31-САВЕЦКАЯ 57
ПРАЦУЕ З 9 ДА 8 ВЕЧ

МЕНПРАМГАНДАЛЬ
У 39-ЛЕНІНСКАЯ 9/2
ПРАЦУЕ З 9 ДА 8 ВЕЧ

КАМІСІЙНЫ МАГАЗІН
№ 26
Менскай Канторы Белпрамгандля
з прычыны РАМОНТУ
перамясціўся
з Ленінскай вул. №22 на Савецкую, 86 /д. МАГАЗІН ФОТО-РАДЫ/
ад 23 сакавіка **магазин адкрыт**
ПА ПРЫЁМУ ў КАМІСІЙНЫ ПРодаж
роных рэчаў:

Шарсцяныя ткані,
Гатовыя адзенне
(ноўе і быўшае)
і карыстанні.

Рэчы
Хатняга ўжытку,
Музыкальныя
інструменты, фото-
радыё і іншыя рэчы.

Магазін адкрыт з 10 г. да 6 1/2 г. ВЕЧАРА

Беларускі Дзяржаўны
Драматычны тэатр
24 сакавіка Аб'ед. № 147
САЛАВЕЙ

Гукавы кіноапарат «Чырвоная зорка»
ВЯЛІКІ ГРАМАДЗЯНІН

Гукавы кіноапарат «Пролетарыя»
БАГАТАЯ НАВЕСТА

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыянал»
ГАРАЧЫЯ ДЗІЯЧКІ

Далічыць гукавы кіноапарат
КАЯКА ПРА РЫБАКА І РЫБУ
30 воль.

Гукавы кіноапарат «Спартак»
ЧАЦВЕРТЫ ЭСКАДРОН

Кіноаатар «НАВІНЫ ДНЯ»
1. Ленінград сусветнае пананіапаў,
2. Сталінскія героі ў Маскве,
3. Журнал «Саваніахронікі» № 12
4. Савецкі Казахстан.

Гукавы кіноапарат
«ІНТЭРНАЦЫАНАЛ»
На час школьных канікул
штодзённа з 24 сакавіка
ДЗЕННЫЯ СЕАНСЫ
ГУКАВАЯ МАСТАЦКАЯ КАМЕДЫЯ
ГАРАЧЫЯ ДЗІЯЧКІ
Пачатак у 12 і 2 г. дня,
Цяты месяц для школьнікаў —
30 воль.
Каса адкрыта з 10 г. раніцы.

Бабруйскі дэкаратыўны
гадавальнік
адпускае * 1 красавіка феім
арганізацыям і
устаановам ва вольны рэаліч
**роных дэкаратыўных
дрэвы і нустарніні**
а таксама чаранкі тапалёў
і ношынавых лоз.
З аўтаным аявтаніам: г. Бабруйск,
райёнамадзель, мікраагосае.

З'яўленню крутлюю пачатку
домкараўніцтва № 105 г. Менска
Ініцыятыўнага Менгорсавета
лічцы несапраўдным.